

## **Документ**

### **Беларускі нацыянальны рух 1920-х гадоў вачыма польскай паліцыі.**

Беларускі нацыянальна-вызваленчы рух на абшарах Заходняй Беларусі ў 20-я гады апошняга стагоддзя належыць да найбольш яркіх і цікавых старонак нашай мінуўшчыны. Паводле размаху і масавасці ён не мае сабе аналагаў у гісторыі Беларусі. Разам з тым многія аспекты гэтай надзвычай важнай і цікавай праблемы не атрымалі да гэтага часу належнага і аб'ектыўнага асвятлення ў гістарычнай навуцы. Калі пра жыццё і справы лідараў беларускага руху – дэпутатаў парламента, кіраўнікоў партый і грамадскіх арганізацый – напісана даволі шмат, асабліва ў апошнія гады, дык дзеянасць актыўістаў вісковых гурткоў БСРГ, ТБШ і іншых беларускіх арганізацый значна менш вядомая шырокаму колу аматараў нашай гісторыі. Але менавіта грунтоўнае вывучэнне гэтага аспекту нацыянальна-вызваленчага руху дазволіць больш глыбока пазнаць прычыны як яго магутнага ўздыму ў другой палове 1920-х гадоў, так і прычыны спаду і фактычнага паражэння на пачатку 1930-х.

У Дзяржаўным архіве Гарадзенскай вобласці захоўваецца корпус матэрыялаў, які ўтрымлівае шмат цікавай і падрабязнай інфармацыі пра развіццё беларускага нацыянальнага руху на Гарадзеншчыне. Гэта т.зв. сітуацыйныя справаздачы камендантатаў гмінных пастарункаў польскай паліцыі. Апошнія непасрэдна вялі барацьбу з беларускім рухам, а таму, безумоўна, валодалі дастаткова грунтоўнай і дакладнай інфармацыяй. Асабліва падрабязнымі сталі гэтыя паліцэйскія справаздачы ў перыяд нацыянальнага ўздыму на абшарах Заходняй Беларусі – у час арганізавання Беларускай Сляянска-Работніцкай Грамады. Звычайна яны складаліся штогодзя паводле наступнай схемы: 1) грамадска-палітычны рух; 2) “злачынны” арганізацыі; 3) легальныя палітычныя арганізацыі; 4) прафесійны рух; 5) беспрацоўе; 6) забастоўкі; 7) нацыянальны рух. З чэрвеня 1927 г. камендант Гарадзенскага павета прадпісаў гмінным пастарункам дасылаць у Горадню падобныя справаздачы штотыднёва. А з пачатку 1928 г. камендантам пастарункаў было загадана складаць справаздачы за месяц паводле наступнай схемы: 1) стан бяспекі; 2) нацыянальная сітуацыя; 3) падазронныя асобы; 4) грамадскія дзеячы; 5) Таварыства Беларускай Школы; 6) вісковая асаднікі і адносіны да іх мясцовага насельніцтва; 7) агульны настрой насельніцтва; 8) памешчыцкая маёнткі; 9) кошты спажывецкіх тавараў; 10) санітарнае становішча.

Можна сцвярджаць, што польская паліцыя працавала добрасумленна, паколькі ў азначаных справаздачах беларускі рух адсочваўся літаральна па гадзінах. Іх інфармацыйная насычанасць вельмі высокая. Безумоўна, дадзеныя

крыніцы прадстаўляюць аднабаковы погляд на беларускую справу. Тым больш, што гэта фактычна погляд яе ворагаў. Разам з тым, апошняя акалічнасць робіць іх яшчэ больш цікавымі для даследчыкаў. У многіх момантах паліцэйскія справаздачы можна лічыць досьцік або ектыўнымі, асабліва адносна рэальнай сілы беларускага руху, колькасці актыўістаў, аднадумцаў і г.д.

Намі быў апрацаваны шэраг паліцэйскіх справаздачаў Берштаўскага гмінага па старунка Гарадзенскага павета. Чаму быў абранны менавіта гэты рэгіён? Па-першое, справаздачы Берштаўскага па старунка даволі добра захаваліся. Так, за 1928 г. і 1929 г. ёсць у наяўнасці ўсе тыднёвыя і месячныя справаздачы. Па-другое, у гэтай мясцовасці беларускі нацыянальна-вызваленчы рух быў асабліва моцным. У 1921-22 гг. на абшарах Гарадзенскай (Берштаўской) пушчы, актыўна дзеяйнічала сумесная беларуска-літоўская партызанка супраць польскай улады. Толькі з вёсак Берштаўскай гміны ў партызанская атрады пайшло звыш 200 чалавек моладзі. Пасля паражэння ў баях з рэгулярнымі часткамі польскай арміі каля 60 актыўных удзельнікаў супраціўлення перайшлі мяжу і падаліся ў Літву ці Савецкую Беларусь. У 1926-28 гг. тэрыторыя гміны стала раёнам актыўнай дзеяйнасці гурткоў БСРГ і ТБШ, у склад якіх уваходзіла звыш 300 чалавек. Яшчэ адным вельмі цікавым момантам з'яўляецца тое, што паўночную частку Берштаўскай гміны насялялі літоўцы, якія, таксама як і беларусы, варожа ставіліся да польскай дзяржавы і змагаліся за далучэнне да Літвы. Гэта дае магчымасць парайоннага беларускага і літоўскага нацыянальных рухаў на мясцовым узроўні. Трэба адзначыць, што этнічна-беларуское насельніцтва не было згуртаваным. Заходнюю частку гміны насялялі пераважна беларусы-каталікі, якія даволі лаяльна ставіліся да польскай дзяржавы і амаль не прымалі ўдзелу ў беларускім нацыянальнім руху. Усе азначаныя фактары робяць дадзены рэгіён надзвычай цікавым і прыцягальнym для гістарычнага даследавання.

У прадстаўленай публікацыі паліцэйскія справаздачы пададзены ў перакладзе з польскай мовы на беларускую. Пераклад быў зроблены аўтарам гэтих радкоў. У ім захаваная стылістыка дадзеных дакументаў, але ўжытыя нормы сённяшняй беларускай арфаграфіі. Намі былі апушчаны тыя часткі дакументаў, якія тычыліся гаспадарчых момантаў, санітарнага становішча, крыміналнай злачыннасці. Таксама ў некаторых справаздачах апушчаны харктарыстыкі нацыянальнай сітуацыі на тэрыторыі па старунку, каб пазбегнуць частых паўтораў. Скараченні пазначаны шматкроп'ем у дужках – (...).

Сяргей Токць

## 1

**1925 люты 20. Справа здача па старунка Дзяржаўнай паліцыі ў Берштах за месяц ад 20.I да 20.II.1925 г.**

копія, рукапіс

Ф. 38, воп. 1, ад.з. 17, арк. 182.

(...) Раён тутэйшага па старунка насяляюць: палякі, беларусы, літоўцы і каля 2% жыдоў. У жыцці гэтых нацыянальнасцяў ніяма ніякіх арганізацый, як палітычных, так і прафесійных. Аднак удаецца заўважыць, што большая частка беларускага і літоўскага насельніцтва настроена варожа адносна Польскай Дзяржавы. Беларускае і літоўскае насельніцтва ў тутэйшай гміне даведалася ад асобаў, якія карыстаюцца яго даверам, альбо таксама з беларускіх газет аб іх правах і г.д. і перакананае, што павінна стаць лепш пасля здабыцця незалежнасці Беларусі.(...).

Камендант Ал.Сламчынскі

## 2

**1925 ліпень 9. Справа здача каменданта III Памежнай Кампаніі Дзяржаўнай паліцыі ў Пугачах з вывяду, праведзенага ў Марцінканскай і Берштаўскай гмінах адносна палітычнай падазроных асобаў. № 91(тайна)**

копія, машынапіс

Ф. 38, воп. 1, ад.з. 13, арк. 74.

У час аблавы ад дня 4.VII да 8.VII. б[ягучага] г[ода], праезджаючы праз асобныя вёскі і асады вышэйназваных гмінаў, даведаўся ад асобаў, якія заслугоўваюць даверу, што ў некаторых вёсках ёсьць палітычна падазроныя людзі, якія падтрымліваюць вельмі цесны контакт з беларускімі арганізацыямі ў Саўдэпі, а таксама з Ковенскай Літвой і праводзяць сярод мясцовага насельніцтва антыдзяржаўную агітацыю, стараюцца яго пераканаць, што хутка ўжо скончыцца кіраванне Польшчы і настануць лепшыя часы, калі змогуць самі сабой кіраваць. Агітуюць, каб не пасыпалі дзяцей да польскіх школ, а каму будуць за гэта накладзены адміністрацыйныя штрафы, то яны іх сплоцяць. Моцна ўжо разагітавана моладзь сярод тамтэйшага беларускага насельніцтва, што ўжо даеца зауважыць звонку, што ж да вёсак з літоўскім насельніцтвам, то яно з гэтага пункту гледжання, хаця таксама разагітавана мясцовымі ксяндзамі (у Марцінканцах і Кабелях), аднак з'яўляеца больш хітрым і скрытым, як таксама больш арганізаваным і стараеца гэта знешне не праяўляць. (...)

9.VII. 25г.

Камендант Слушаноўскі

## 3

**1926 каstryчнік 18, Бершты. Справа здача аб палітычнай сітуацыі за каstryчнік 1926 г. у раёне пастарунка Дзяржаўнай паліцыі ў Берштах, № 232 тайна.**

копія, рукапіс

Ф. 38, вол. 1, ад.з. 19, арк. 201-201 адв.

Грамадска-палітычны рух (тут і далей падкрэслена ў дакуменце – *C.T.*): Польськае насельніцтва – каталікі, адносна Польскай Дзяржавы настроены лаяльна і не ствараюць колаў ні палітычных, ні прафесійных.

Літоўскаяе насельніцтва, якое паддлягае ўплывам сваіх ксяндзоў, ставіцца адносна Польскай Дзяржавы непрыхільна і не пакідае надзеі на далучэнне да Ковеншчыны.

Беларускае насельніцтва, якое складае найвялікшы працэнт сярод жыхароў тутэйшай гміны, мае сярод сябе шмат палітычна падазроных асобаў, якія ўсялякімі способамі імкнуцца настроіць яго супраць Польскай Дзяржавы і Уладаў. Як заўважавана, яно стала схілецца да камунізму Заходняй Беларусі і мае сваёй мэтай адарванне ад Польшчы і ўтварэнне самастойнай Беларусі. Настрой гэты з кожным часам узмацняецца. Непрыхільнасць да Польскай Дзяржавы праяўляеца ўжо адкрыта.

Жыдоўскаяе насельніцтва складае найменшы працэント жыхароў тутэйшай гміны. Жыве пераважна адзінкамі сем'ямі ў некаторых вёсках і займаецца дробным гандлем. Дзейнасці сваёй не праяўляе і выказвае часам свою лаяльнасць, хаця і павярхойна.

Легальныя палітычныя арганізацыі:

У раёне тутэйшага пастарунка існуюць шэсць (6) Колаў Беларускай Сялянска-Работніцкай Грамады ці так званых “турткоў”, а менавіта ў вёсках Бершты, Сухары, Навасёлкі, Шкленск, Шчанец, Замасцяны. Яны праводзяць дзейнасць у кірунку наймацнейшага арганізавання і дабору адпаведных людзей.

Нацыянальны рух:

Беларускае насельніцтва раёну тутэйшага пастарунка ад новаўтвораных гурткоў даведалася пра значэнне захавання сваёй мовы. Зараз яно складае дэкларацыі на ўтварэнне выключна беларускіх школ.

Літоўскаяе насельніцтва раёну тутэйшага пастарунка літоўскіх школ не мае, аднак сваіх дзяцей вучыць у тых мясцовасцях, дзе ёсць літоўскія школы.

Увогуле характэрным для тых нацый з'яўляецца аддаленне як найдалей ад усяго польскага.

Без подпісу.

## 4

**1926 кастрычнік 27, Бершты. Справа здача ў справе паўставання гурткоў Беларускай Сялянска-Работніцкай Грамады, № 240 тайна.**

копія, рукапіс

Ф. 38, воп. 1, ад.з. 19, арк. 210.

(...) На тэрыторыі тутэйшага пастарунка існуюць 7 гурткоў Беларускай Сялянска-Работніцкай Грамады. Узгаданыя ў першую чаргу праводзяць акцыі арганізацыі гурткоў у кожнай мясцовасці і як мага мацнейшых. Заахвочваюць мясцовае беларускае насельніцтва запісвацца да тых гурткоў, абвяшчаючы мэтай уваскрошанне Беларусі. Зараз праводзяць інтэнсіўную працу ў кірунку беларускага школьніцтва, прывозяць школьнага дэкларацыі, якія пасля запаўнення адвозяць да кіраўніцтва гміны. Затым стараюцца настроіць мясцовае насельніцтва супраць Дзяржавы і Уладаў, пераконваючы яго, што толькі тады, калі будуць моцна арганізаваныя, здабудуць незалежнасць ці аўтаномію.

(...) З часу арганізавання колаў Беларускай Сялянска-Работніцкай Грамады заўважаны ўздым настрою сярод мясцовага беларускага насельніцтва, насычанага варожасцю і няянвісцю да Польскай Дзяржавы і Уладаў. З гэтага можна зрабіць высьнову, што пад покрывам “гурткоў” праводзіцца антыдзяржаўная агітацыя.

Камендант Ал.Сламчынскі

## 5

**1926 снежань 22, Гродна – Ліст павятовага каменданта паліцыі да пастарунку Дзяржаўной паліцыі ў Берштах, № 2501 тайна.**

арыгінал, машынапіс

Ф. 38, воп. 1, ад.з. 19, арк. 258.

Чаму каменданту пастарунка не данёс, што гмінны камітэт у Берштах выслаў пратэст на імя Маршалка Пілсудскага і Міністра ўнутраных справаў супраць уціску арганізацыі адміністрацыйнымі ўладамі?

Гэты пратэст падпісала 100 чалавек. Неабходна тэрмінова падаць імя ініцыятара, а таксама паведаміць прозвішчы і імёны тых, хто падпісаўся.

(Подпіс неразборлівы)

## 6

**1926 снежань 25. Адказ каменданта Берштаўскага пастарунка Дзяржаўнай паліцыі на ліст павятовай каманды ДП з дня 22.XII.26 г. за № 2501.**  
 копія, рукапіс  
 Ф. 38, воп. 1, ад.з. 19, арк. 261.

Пасля арганізацыі ў вёсцы Бершты Кола Беларускай Сялянска-Работніцкай Грамады яго антыпольская дзейнасць ахапіла цэлую вёску, паколькі яна заселена выключна беларускім насельніцтвам, настроеным як да дзяржавы, так і да ўладаў варожа, і гэтым моцна падарвала давер люднасці да тутэйшага пастарунку, які з гэтай прычыны страціў усякі контакт нават з асобамі раней даверанымі, а зараз разагітаванымі праз камітэт. Адпраўленне Камітэтам пошты з паштовага агенства ў Парэцах робіць немагчымым кантроль над высыланай карэспандэнцыяй. Подпісы на пратэстах Камітэт мог збіраць па хатах у больш давераных асобаў і тым больш патаемна. Тутэйшы пастарунак, нягледзячы на правядзенне актыўных вывяддаў, што да папярэдняга лісту з дня 20.XI. 26 г. за № 2561/V/26, не быў у стане здабыць канкрэтных даных, адносна зборання подпісаў і асобаў, якія іх маглі падпісаць. Адносна здабытых даных ініцыяタрами названага пратэсту і зборання подпісаў ёсьць Касцевіч Мікалай, старшыня мясцовага кола, што ж да подпісаў, то ўдалося толькі ўстанавіць, што падпісвалі пратэсты выключна сябры Кола. Пастарунак працягвае праводзіць вывяд адносна дзейнасці Камітета і асобаў, якія падпісалі пратэст.

Каменданта Ал.Сlamчынскі

## 7

**1927 люты 20. Справа здача Берштаўскага пастарунку Дзяржаўнай паліцыі за час ад 20.I. да 20.II.1927 г., тайна.**

копія, рукапіс

Ф. 38, воп. 1, ад.з. 22, арк. 37-37 адв.

Легальныя палітычныя арганізацыі.

(...) У раёне тутэйшага пастарунка існуе 8 (восем) колаў Бел. Сял. Раб. Грамады і яшчэ Гмінны Камітэт, а менавіта Камітэт Гміны ў Берштах і “гурткі” ў вёсках: 1) Бершты; 2) Сухары; 3) Навасёлкі; 4) Шкленск; 5) Шчанец; 6) Якубавічы; 7) Замасцяны; 8) Матылі.

Пасля апошняй ліквідацыі ўдалося заўважыць, што дзейнасць у гэтых арганізацыях знешне як бы суціхла, аднак ёсьць гэта вынікам хаця б і частковай ліквідацыі такіх, бо да астатнія гаспадарчыя часу выступлення ў іх сяброў не натавана. Аднак, як бачна, у зліквідаваных арганізацыях праводзіцца далейшая праца, толькі больш скрыта чым раней, доказам чаго ёсьць намаганні старшыні Гміннага Камітета

атрымаць дазвол склікання сходаў і, нягледзячы на адмоўны адказ, яны збіраюцца звычайна па хатах па два-тры чалавекі і абліжаныя да ўсіх спрабы, не выклікаючы падазрэння. Наогул, як удаеца заўважыць, дух беларускай люднасці не ўпаў, а наадварот прыняў характар больш варожы.

### Нацыянальны рух.

Беларуское насељніцтва імкнецца да ўтварэння ў сваіх мясцовасцях беларускіх школ і захавання сваіх звычаяў і мовы. Да польскасці не схільнае і стараецца застацца ад яе як мага далей.

Літоўскае насељніцтва, маючы літоўскія школы, вучыць толькі там сваіх дзяцей і пазбягае ўсяго польскага.

Узгаданыя нацыянальнасці набылі тыя схільнасці пад уплывам былога расійскага настаўніцтва і чыноўніцтва, а таксама, што да літоўцаў, літоўскіх ксяндзоў і настаўніцтва.

### 8

#### **1927 снежань 20. Сітуацыйная справа з пастарунка Дзяржаўнай паліцыі ў Берштах з дня 19.XII. 1927 г., № 12363 тайна**

копія, рукапіс

Ф. 38, воп. 1, ад.з. 23, арк. 1-1 адв.

### Стан бяспекі

(...) З палітычнага пункту гледжання злачынстваў не натавана, настрой насељніцтва беларускай і літоўскай нацыянальнасці да дзяржаўнасці варожы і непрыхільні. З 1922 г., з часу арганізацыі літоўска-беларускіх дыверсійных бандаў, хоць іх злачынныя дзеянні былі зліквідаваны, аднак антыдзяржаўны і варожы дух захаваўся да гэтага часу і што раз усё больш шырыша сярод моладзі. З часу ліквідацыі дыверсійных беларуска-літоўскіх бандуз 1922 года і да гэтага часу да Расіі і Літвы збеглі 67 асобаў мужчын ва ўзросце ад 20 да 35 гадоў, якія рабілі ў сваім часе гэтую антыдзяржаўную працу. Зараз амаль усе з іх займаюць важныя пасады ў Расіі як камуністы і з сем'ямі, што засталіся на тэрыторыі пастарунка, вядуць частую перапіску, якая сваім зместам настройвае насељніцтва варожа да дзяржавы.

Ідэя, якія былі прышчэплены беларускай люднасці праз БСРГ, захоўваюцца да гэтага часу і падтрымліваюцца. У свой час на тэрыторыі пастарунка было 8 гурткоў БСРГ з агульнай лічбай 309 сяброў – зараз, на працягу 6 тыдняў, з найвыбітнейшых сяброў б[ылы]х гурткоў БСРГ ствараюцца гурткі Тав-ва Беларускай школы, якія ўсімі сіламі шыраць беларускую асвету, паглыбляючы пры гэтым скрайнюю варожасць да польскасці. Гурткоў Т-ва Беларускай школы на тэрыторыі пастарунку налічваецца 3, а менавіта ў вёсках Якубавічы, Шкленск і Шчанец. Агульная лічба сяброў 46. Адносна ўладаў, дзяржаўных установ і паліцыі

насельніцтва настроена варожа. Асобаў у якасці канфідэнтаў\*, апрач дзяржаўных служачых, на тэрыторыі пастарунка няма, а гэта з прычыны страху перад помстай з боку варожай люднасці, бо былі выпадкі забойства і збіцца да непрытомнасці канфідэнтаў і іх сваякоў. (...)

19.XII.27 г.

Камендант Лінднэр

## 9

**1928 студзень 24. Сітуацыйная справа з пастарунка Дзяржаўнай паліцыі ў Берштах за студзень 1928 г., № 26 тайна**  
копія, рукапіс

Ф. 38, воп. 1, ад.з. 23, арк. 9-11 адв.

Стан бяспекі:

(...) З палітычнага пункту гледжання становішча не змянілася. Заўважана, што найвыбітнейшыя антыдзяржаўныя дзеячы ў апошнім часе дзейнічаюць больш асцярожна і канспірацыйна, чым раней, і гэта з тae прычыны, што тутэйшы пастарунак праводзіць следства супраць 5-х былых старшыняў БСРГ. На працягу месяца тутэйшым пастарункам быў арыштаваны жыхар вёскі Шчанец Токць Мікалдзім за арганізацыю нелегальнага сходу з мэтай абрання кіраўніцтва гуртка Таварыства Беларускай Школы ў Шчанцы. За гэта Гарадзенскім староствам Токць быў пакараны штрафам 1000 зл. альбо месяцам арышту. Жыхары вёскі Сухары Мікалай і Аляксей Ушкевічы 14.01. б[ягучага] г[оду] на танцах у вёсцы Сухары збіралі ад прысутных на забаве кавалераў па 50 грошаў на невядомыя мэты. Мікалай Ушкевіч, як былы сябра БСРГ, падазраецца ў антыдзяржаўнай дзейнасці, а таму ўзнікае думка, што гроши тыя збіраліся на палітычныя мэты. Яўнай антыдзяржаўнай дзейнасці не выяўлена.

(...) Таварыства Беларускай Школы. На тэрыторыі пастарунку існуюць трох гурткі Т-ва Беларускай Школы, а менавіта: у вёсцы Якубовічы гурток налічвае 17 сяброў, у вёсцы Шчанец гурток налічвае 14 сяброў, а ў вёсцы Шкленск гурток налічвае 19 сяброў. Галоўны камітэт Т-ва Беларускіх Школ у Вільні паведаміў адміністрацыйным ўладам, што ў вёсцы Сухары і ў вёсцы Бершты адчыніліся гурткі Т-ва Беларускіх Школ, прычым адносна гуртка ў вёсцы Сухары быў пададзены спіс з 20 асобаў (папярэдні склад гуртка БСРГ) як сяброў Т-ва Белар. Школ, а адносна вёскі Бершты колькасці сяброў не пададзена, а толькі тое, што кіраўніком гуртка з'яўляецца Касцевіч Мікалай, цяперашні войт гміны Бершты. Пасля праверкі аказалася, што ўказаныя кіраўнікі гурткоў, як

\* даносчыкаў

таксама і сябры, адракаюцца прыналежнасці да тых гурткоў і згоды сваёй на тое не давалі. З таго вынікае, што Галоўны камітэт Т-ва Беларускіх Школ самавольна навязвае насельніцтву, а ў асаблівасці былым сябрам БСРГ, абавязак утварэння гурткоў Т-ва Беларускіх Школ. Гурткі Т-ва Беларускіх Школ адназначна дзейнічаюць на карысць “беларусі”, ганьбячы ўсё “польскае”. Да дзяржаўнасці і польскасці ставяцца варожа. У тых вёсках, дзе існуюць гурткі Т-ва Беларускіх Школ, насельніцтва разагітаванае ў найвышэйшай ступені і асабліва варожа ставіцца да “Дзяржавы”, у той час як у іншых вёсках, дзе такіх гурткоў няма, няма і такога варожага настрою сярод жыхароў. У перадвыбарчы перыяд гурткі Т-ва Беларускіх Школ імкнутца як найбольш зацікавіць насельніцтва сваёй нацыянальнай працай, каб у такі способ здабыць яго давер, а потым у час выбараў прыпягнуць на бок нацыянальных меншасцяў.

Агульны настрой насельніцтва:

Польскае насельніцтва, якое жыве на тэрыторыі па старунка, прыхільнае да дзяржавы і ўладаў і на погляды асобаў іншай нацыянальнасці не глядзіць прыхільна.

Беларускае насельніцтва, за выключэннем каля 50 % старых асобаў, г. зн. асобаў у веку ад 45 гадоў (неразб.- С.Т.) разагітаванае і адносна дзяржавы і ўладаў настроена варожа. Найбольшы послух сярод яго знаходзяць [былы] сябры гурткоў БСРГ, а таксама цяперашнія сябры гурткоў Т-ва Беларускіх Школ. Апроч таго, каля 60% беларускай люднасці ў час святовай вайны знаходзілася ў Расіі і адтуль прывезла да Краю камуністычныя погляды. Найбольш разагітаваная моладзь ад 25 да 38 гадоў.

Літоўскае насельніцтва ставіцца да дзяржавы і ўладаў непрыхільна, аднак яно не так моцна разагітавана, як беларускае, і трymаецца за ўсёды больш пасціўна. (...)

Камендант Лінднэр

## 10

**1928 сакавік 22. Тыднёвая справа здача па старунка Дзяржаўной паліцыі ў Берштах за час ад 15-22. III. 1928 г., № 70 тайна.**

копія, рукапіс

Ф. 38, воп. 1, ад.з. 23, арк. 26.

(...) Агульны настрой насельніцтва пасля выбараў прыгнечаны, а прычынай з'яўляецца паражэнне на выбарах спіску № 13 і 36(43). Былыя сябры БСРГ, а цяпер сябры гурткоў Т-ва Беларускай Школы імкнутца ўтрымаць насельніцтва пад сваім уплывам, аднак сярод старэйшых людзей паступова трацяць давер, затое моладзь стаіць на абароне “грамадоўцаў” і падтрымлівае іх думкі і ідэі. Беларускія часопісы і газеты атрымліваюць найвыбітнейшыя беларускія дзеячы,

якія цікавіцца працэсам грамадоўцаў у Вільні і інфармуюць пра яго ход сваіх прыхільнікаў. Літоўцы паводзяць сябе спакойна і ніякай варожай агітацыі зневесне не праяўляюць.

Антыдзяржаўная і злачынная дзеяйнасць: тутэйшы пастарунак атрымаў інфармацыю, што жыхар вёскі Шчанец Берштадской гміны Токць Міхал, былы скарбнік гуртка БСРГ, а зараз радны гміны Бершты, у канцы 1926 г. сярод жыхароў вёскі Шчанец гм. Бершты праводзіў антыдзяржаўную агітацыю, намаўляючы населеніцтва рыхтавацца да паўстання супраць Польскага Урада, і прытым абяцаў здабыць патрэбную для таго паўстання колькасць зброі. Праведзенае ў той справе следства пацвердзіла факт падобнай агітацыі (неразб.-С.Т.)... у хаце Токця быў праведзены вобыск, які не даў ніякіх вынікаў. Токця разам з матэрыяламі следства даставілі да Следчага Аддзелу Д[зяржаўной] П[аліцыі] у Гародню 16.III. 28 г.

Камендант Лінднэр

## 11

**1928 травень 17. Тыднёвая справа здача пастарунка Дзяржаўной паліцыі ў Берштах за час ад 10-17. V. 1928 г., № 96 тайна.**  
копія, рукапіс  
Ф. 38, воп. 1, ад.з. 23, арк. 40.

(...) У дзень 16.V. б[ягучага] г[ода] рада гміны Бершты на сваім паседжанні, якое адбылося ў гмінным памяшканні пад старшинствам войта гміны Бершты Касцевіча Мікалая, пастановіла матэрыяльна падтрымаць “беларускую гімназію” ў Вільні і перадаць з гміннага бюджету першую дапамогу 300 злотых дырэкцыі гэтай гімназіі. Ініцыятарам гэтай пастановы быў сам войт гміны Касцевіч Мікалай, які 1.V.28 г. атрымаў ліст з дырэкцыі беларускай гімназіі ў Вільні за № 218 з просьбай аб падтрымцы. На паседжанні пасля папярэдняга паразумення з раднымі, якія з'яўляюцца найважнейшымі беларускімі дзеячамі і маюць вялікі ўплыв на рэшту радных, войт узніжу пытанне аб перадачы 300 зл. беларускай гімназіі ў Вільні і сам горача падтрымаў гэту пропанову. За яе выказаліся радныя Траян Ян, грамадовец і гуртковец, а таксама антыдзяржаўнікі Стасюкевіч Мікадзім, Ушкевіч Ян, Гардзей Уладзімір, Федаровіч Констанцін і іншыя. “За” галасавалі 6 і 4 “супраць”. У рэшты радных выклікала гэта глыбокае незадавальненне і моцныя пратэст. Яны слушна тлумачылі гэта тым, што насельніцтва гміны Бершты вельмі беднае і не выплаціла яшчэ падаткі за 1925 г., таму крыўдай для яго з'яўляецца накласці яшчэ большыя і непатрэбныя падаткі. Зазначаю, што радныя, якія галасавалі за гэту пропанову, з'яўляюцца ўсе без вынятку асобамі з бурлівым палітычным мінульдом і варожа ставяцца да

дзяржавы і ўладаў, а таксама ў часе абмеркавання бюджету гміны Бершты на 1928/29 г. адхілі пазіцыі на польскае школьніцтва, мацеж школьнью, вайсковую дапамогу, падрыхтоўчы клас і г.д.

Камендант Лінданэр

## 12

**1928 ліпень 19. Тыднёвая справаздача па старунка Дзяржаўнай паліцыі ў Берштах за час ад 12 - 19. VII. 1928г., № 142 тайна.**

копія, рукапіс

Ф. 38, воп. 1, ад.з. 23, арк. 55.

(...) Сярод найбольш энэргічных дзеячоў ТБШ заўважаны раскол і агульная прыгнечанасць. Насельніцтва ўсё больш траціць давер да гурткоў і ўсё менш іх падтрымлівае. Яны зараз існуюць толькі дзякуючы ўплывам такіх найвыбітнейшых беларускіх дзеячоў, як Трайян Ян і Варабей Мацей у вёсцы Якубавічы і Гардзей Уладзімір у вёсцы Шкленск. У дзень 16/VII. 28 г. у Берштах знаходзіўся Пан Стараста Гарадзенскага павета, які ў прамове да гміннай рады, солтысаў ўсёй гміны і вялікай колькасці сабраўшыхся людзей называў гурткі Т-ва Белар. Шкілы палітычнымі асяродкамі, адкуль выплывае ўсё зло і нездаровыя погляды, якія нічога не прыносяць насельніцтву апрач бяды і непрыемнасцяў. Беларуская люднасць старэйшага веку цалкам падзяляе думкі П[ана] Старасты, аднак моладзь надалей варожа захоўвае камуністычныя погляды і падтрымлівае бальшавіцкія ідэі. (...)

Камендант Лінданэр

## 13

**1928 жнівень 31. Справаздача па старунка Дзяржаўнай паліцыі ў Берштах за месяц жнівень 1928 г., № 171 тайна.**

копія, рукапіс

Ф. 38, воп. 1, ад.з. 23, арк. 63 адв. - 64.

Таварыства Беларускай Шкілы:

(...) Гурток у Шкленску, нягледзячы на моцны ціск, працягвае існаваць, хаця нікай знешніяй агітацыі не праяўляе. Аднак яго сябры рэгулярна выплочваюць складкі і стараюцца ўтрыманы гурток. Найвыбітнейшымі дзеячамі з'яўляюцца Гардзей Уладзімір, радны гміны, пражываючы ў Шкленску, а таксама сакратар таго ж гуртка Касцевіч Мікалай з вёскі Баброўня Скідзельскай гміны, які з'яўляецца супрацоўнікам беларускіх часопісаў, што выходзяць у Вільні, а таксама вельмі часта бывае ў Вільні ў Цэнтральным камітэце Т-ва Беларускіх Шкіл, адкуль прывозіць розныя ўказанні і ўзмацняе сяброў духам. Апошня,

нягледзячы на тое, што плоцяць розныя штрафы і г.д. з гуртка не выходзяць. Ёсць аднак надзея, нягледзячы на вышэйсказанае, што і гэты гурток у хуткім часе распадзецца.

Агульны настрой насельніцтва: (...) У гадах 1922 і 1923 увесь абшар па старунка быў ахоплены дзейнасцю літоўска-беларускіх партызанаў. Моладзь у лічбе да 200 чалавек належала да той арганізацыі і ў часе ліквідацыі апошняй пераважная, а нават большая яе частка са страху перад пакараннем перайшла польска-расійскую і літоўскую мяжу. Яны зараз знаходзяцца ў Літве і Расіі, займаюць там значныя пасады, як камуністы, і са сваякамі, якія засталіся ў Краі, праводзяць тайную перапіску і ўздымаюць яшчэ болей варожыя настроі, пануючыя сярод разагітаванай люднасці. (...)

Камендант Лінднэр

## 14

**1928 верасень 30. Справа здача па старунка Дзяржаўнай паліцыі ў Берштах за верасень 1928 г., № 192 тайна.**

копія, рукапіс

Ф. 38, воп. 1, ад.з. 23, арк. 69-71.

Агульны настрой насельніцтва:

(...) Беларускае насельніцтва адносна дзяржавы і ўладаў настроена варожа і непрыхільна, за выключэннем старэйшых асобаў, якія не пагаджаюцца з моладдзем, а таксама з асобамі камуністычных поглядаў. Агульны працэнт асобаў лаяльных да Дзяржавы складае сярод беларускага насельніцтва максімальная да 10%, рэшта, перажыўшы ў Расіі рэвалюцыю ў 1918 г. і 1919 г., заразілася камуністычнымі ідэямі і пасля вяртання да краю шырыць тут тыя самыя ідэі, ствараючы такім чынам беларускі блок супраць Дзяржаўнасці. Апроч таго абшар па старунка быў цэнтрам арганізацыі і дзейнасці літоўска-беларускіх партызанаў і моладзь да сёnnяшняга дня жыве з пачуццём, што тая акцыя яшчэ не завершилася і можа ў кожны момант зноў распачацца. Усё гэта скіроўвае мясцове насельніцтва, безумоўна, цёмнае, да недаверу да Дзяржавы і Уладаў і штурхае да антыдзяржаўных дзеянняў.

Літоўскае насельніцтва ўвогуле паводзіць сябе спакойна і ніякай варожай дзейнасці не праяўляе, аднак з паводзінаў яго відаць непрыхільнасць да Дзяржавы і Уладаў, хаця і не так, як у беларусаў. Літоўцы праводзяць асобную палітыку і з беларусамі не салідарызуюцца. (...)

## 15

**1930 студзень 23. Тыднёвая справаздача па старунка Дзяржаўнай паліцыі ў Берштах за час ад 16-23. I. 1930 г., тайна.**

копія, рукапіс

Ф. 38, воп. 1, ад.з. 42, арк. 326.

Грамадска-палітычнае становішча:

За справаздачны перыяд ніякіх сходаў і мітынгаў грамадска-палітычнага характару не адбылося. Былыя сябры Б.С.Р.Г. і Т.Б.Ш. знешне паводзяць сябе спакойна і ніякай варожай дзеянасці не праяўляюць. Апошнія арышты ў сувязі з выкрыццём на тэрыторыі тут. па старунка шпіёнскай банды, аказалі ўражанне на беларуска-камуністычных дзеячоў, і ўсе чакаюць, што ў сувязі з гэтым і ў іх будуць праведзены вобыскі і арышты. З гэтай прычыны яны паміж сабой не кантактуюць і выяўляюць нэрвовасць. А ўвогуле настрой сярод беларусаў непрыхільны адносна Дзяржавы і ўладаў, і яны чакаюць перавароту. (...)

## 16

**1932 сакавік 31. Сітуацыйная справаздача па старунка Дзяржаўнай паліцыі ў Берштах за I квартал 1932 г., № 20 тайна.**

копія, рукапіс

Ф. 38, воп. 1, ад.з. 52, арк. 349-350.

(...) Настрой сярод насельніцтва: беларусаў рымска-каталіцкага веравызнання сярод усяго насельніцтва 18%. Яны ставяцца да дзяржавы даволі прыхильна. Моладзь гэтай люднасці ахвотна збіраецца ў святліцах, арганізуе прадстаўленні, належыць у большасці да арганізацыі Падрыхтоўкі да войска, пахваляеца польскасцю, не хаваючы пагарды ў стасунку да моладзі іншага веравызнання. Дзеці ахвотна цягнуцца да навукі і ходзяць да школ, але пасля іх заканчэння з прычыны ўбоства не могуць атрымаць далейшай адукацыі, і старэйшыя людзі выказваюць шкадаванне з прычыны ніzkай кваліфікацыі школаў, якія знаходзяцца на тутэйшым абшары. Выключэнне ў гэтым выпадку складае абсалютная бядота, якая не можа належна апранаць дзяцей падчас марозаў. Выкананню дзяржаўных і мясцовых падаткаў супраціву не аказваюць, за выключэннем самых бедных, аднак і тыя дбаюць пра іх выплату. Крымінальная злачыннасць малая. Да мясцовых уладаў ставяцца прыязна (...).

Насельніцтва, якое тут называюць Ліцьвінамі, складае 10% ад усяго насельніцтва і ставіцца лаяльна адносна дзяржавы. Не ставіць супраціву дзяржаўным і мясцовым падаткам, але з'яўляеца скрытым і чакае зменаў. У школах Літоўскага Т-ва "Рытас" вучыць дзяцей размаўляць выключна палітоўску. Крымінальная злачыннасць выключна малая, рэлігійная вера і

салідарнасць моцныя. Сваіх пачуццяў знешне не праўляе, з тэрытарыяльнага пункту гледжання паядноўаецца з абшарам Марцінканкаўскай гміны і часткай моладзі належыць да існуючага там Літ[оўскага] Т-ва Св[ятога] Казіміра. Аntyдзяржаўnай дзейнасці з боку гэтага Т-ва не выяўлена.

Беларусы праваслаўнага веравызнання складаюць 58% насельніцтва. Адносна дзяржавы ставяцца непрыхільна, аднак гэтага не праяўляюць. Дзяржаўныя і мясцовыя падаткі выконваюць са спазненнем, а некаторыя нават выклікаюць секвестр і лецытацыю, аднак астатнія за справаўдачны перыяд не было. Але бываюць выпадкі, калі сапраўды няма прадуктаў. З прычыны суцэльнага ўбоства такіх выпадкаў даволі шмат. Моладзь ахвотна гарнецца да арганізацый, найперш пажарнай варты. Яна карыстаецца памяшканнем, 20 сакавіка з нагоды імянін аўтара Маршалка Пілсудзкага арганізавала бясплатнае прадстаўленне “Да зброі”. Створаны для гэтага камітэт раздаў дзесяцям падарункі: сшыткі, падручнікі і скuru на лапці, а праваслаўны святар адправіў набажэнства і прамовіў адпаведнае казанне. Дзесяці ходзяць да школы, але некаторыя скардзяцца на адсутнасць вонраткі і нават харчавання. Крымінальная злачыннасць малая. Палітычныя беспарядкі не выяўлена. Партызанка, Т-ва Беларускай школы і Б.С.Р.Грамада на тут[эйшым] абшары не існуюць, а былья прыхільнікі і дзеячы ніякай актыўнасці не праявілі, паколькі па прашэсці некалькіх гадоў некаторыя пастарэлі і з прычыны сямейных і матэрыяльных клюпатаў пакінулі палітычную дзейнасць. (...)

Камендант Казімір Нагацкі